

ных і грунтавых дарогах. Знішчана 27 аўтамашын. Пры абстрэлах эшалонаў праціўніка пашкодзана 11 цягнікоў. У час правядзення «рэйкавай вайны» падарвана 2220 чыгуначных рэек. У баях і засадах забіта 900 нямецкіх салдат і афіцэраў. Т. Караткевіч смелы і знаходлівы камандзір. У складаных сітуацыях прымае правільныя рашэнні. Усе аперацыі, якія былі праведзеныя брыгадай, завяршаліся паспяхова. Як камандзір брыгады з работай спраўляецца паспяхова. Палітычна развіты. Тактычна падрыхтаваны. Карыстаецца вялікім аўтарытэтам сярод камандзіраў і байцоў брыгады. У пытаннях Вялікай Айчыннай вайны разбіраецца. Мае здольнасці і схільнасць да камандзірскай работы. Заслугоўвае прысваення звання падпалкоўніка» [1, арк. 311].

Партызанская вайна для былога студэнта гістарычнага факультэта Мінскага педагагічнага інстытута імя М. Горкага, камбрыга, падпалкоўніка Васілія Афанасьевіча Караткевіча скончылася 29 чэрвеня 1944 г., калі апошні атрад з яго брыгады сустрэўся з войскамі Чырвонай Арміі. Пад яго камандаваннем з мая 1943 па 29 чэрвеня 1944 г. ваявала 604 партызаны, з якіх мужчын налічвалася 552, жанчын – 47 чал. У абсалютнай большасці байцы брыгады з'яўляліся беларусамі – 492 чал., рускіх налічвалася адпаведна – 64, украінцаў – 17, прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей – 26 чал. [6, с. 639].

Пасля вайны В. Караткевіч надоўга працаваў на партыйна-савецкай рабоце. У 1950 г. ён скончыў гістарычны факультэт МДПУ імя М. Горкага і поўнасьцю перайшоў на педагагічную работу – да пенсіі працаваў дырэктарам школы.

У дзень 70-годдзя Вялікай Перамогі наабохдна ўгадаць і аддаць даніну памяці і павагі тым, хто сваёй самаахвярнай барацьбой, мужнасцю,

гераізмам набліжаў Перамогу. Адным з такіх герояў-партызан з'яўляўся не прафесійны ваенны, а гісторык па адукацыі, былы студэнт гістарычнага факультэта, у гады вайны стаўшы партызанскім камбрыгам, падпалкоўнікам – Васіль Афанасьевіч Караткевіч.

#### ЛІТАРАТУРА І КРЫНІЦЫ

1. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НА РБ). – Ф. 1450. Воп. 8. Спр. 122. Арк. 310 адв.
2. Памяць: Калінкава. р-н: Гіст-дак. Хронікі гарадоў р-наў / [Рэд.-уклад. В. В. Феранц; Рэдкал.: В. І. Піліпец і інш.]. – Мінск : Ураджай, 1999. – 797 с.
3. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НА РБ). – Ф. 1408. Воп. 1. Спр. 14. Арк. 188.
4. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НА РБ). – Ф. 1450. Воп. 15. Спр. 20. Арк. 126.
5. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НА РБ). – Ф. 1450. Воп. 15. Спр. 639. Арк. 55. Арыгінал.
6. Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944) : краткие сведения об организационной структуре партизанских соединений, бригад (полков), отрядов (батальонов) и их личном составе / А. Л. Манаенков и др. ; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии; ф-л. Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск : Беларусь, 1983. – 763 с.

#### SUMMARY

*The article is dedicated to the memory of Vasilij Korotkevich, the former student of the history faculty of Minsk Pedagogical Institute named by M. Gorky who during Great Patriotic War was one of the founder and organizer of wide patriotic and partizan movement against German's occupation in Belarus. The author points out that V. Korotkevich struggled and command actively and effectively of the partisan brigade, himself was a brave and courageously partizan. He was awarded with many state medals for his struggle against German's occupants during the Great Patriotic War.*

Паступіў у рэдакцыю 07.04.2015 г.

УДК 94(476)«1941/1944»:002.2

**С. В. Стельникович,**

кандидат исторических наук, докторант кафедры истории и этнополитики Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова

## СОВЕТСКАЯ ПОДПОЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА НА ТЕРРИТОРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «ЖИТОМИР» (1941–1944 гг.)

В период Великой Отечественной войны с целью тотального использования местного хозяйственно-экономического потенциала и эксплуатации «трудовых ресурсов» захваченные нацистами украинские земли были разделены на несколько оккупационных административно-территориальных единиц, среди которых рейхскомиссариат «Украина». Без учета этнической специфики и культурно-исторических особенностей в пределах рейхскомиссариата «Украина» был выделен генеральный округ «Житомир». В его состав, наряду с территориями Житомирской и большей части

Винницкой областей Украинской ССР, были включены большинство территорий Полесской и юго-западная часть Гомельской областей Белорусской ССР. Важной особенностью этих земель стало активное развитие советского партизанского движения и партийного подполья, что уже со второй половины 1942 г. привело к разрушению местной гитлеровской администрации в отдельных, в первую очередь – северных, украинских и белорусских районах округа.

В рамках всестороннего изучения жизни местного населения в условиях нацистской оккупации, в том числе исследования советского партизан-

ского движения и большевистского подполья, актуальным представляется анализ советской подпольной периодики, которая выходила в пределах генерального округа «Житомир». Вопросы функционирования периодики партизанских отрядов и партийного подполья постоянно привлекали внимание исследователей как в советской историографии [1–4], так и в современных украинской [5–6] и белорусской [7–10] исторических науках. Исследователями сформулирован обоснованный вывод о важности советской подпольной периодики в развитии партизанского движения, а также то, что подпольные газеты минимизировали влияние гитлеровской пропаганды. Однако вне поля зрения ученых остался вопрос рассмотрения советской подпольной периодики в пределах отдельной нацистской оккупационной административно-территориальной единицы – генерального округа «Житомир», в который входили как украинские, так и белорусские земли. Таким образом, целью предлагаемого исследования является общий анализ советской подпольной периодики на оккупированных гитлеровцами украинских и белорусских территориях, которые на протяжении 1941–1944 гг. были включены в состав генерального округа «Житомир».

Становление советской подпольной периодики на оккупированных гитлеровцами украинских и смежных белорусских территориях, которые были включены в состав генерального округа «Житомир», происходило вместе с развитием партизанского движения и партийного подполья. Ее выход, особенно на начальном этапе деятельности, был связан с рядом трудностей: постоянное перемещение партизанских отрядов, отсутствие соответствующей полиграфической базы и квалифицированных кадров [5, с. 232]. Систематическую работу для решения этих проблем проводил Украинский штаб партизанского движения (УШПД). В конце 1942 – начале 1943 г. УШПД, совместно с отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У, с целью усиления полиграфической базы, увеличения тиражей и количества печатных изданий для партизанских отрядов и подпольных комитетов переправили 61 передвижную и портативную типографию, 40 работников печатного дела, бумагу, шрифты, краску [11, л. 33]. Такая помощь продолжалась и в дальнейшем [5, с. 232–233].

В границах генерального округа «Житомир» центральными газетами советских партизанских отрядов были: «Партизанська правда» («Партизанская правда»), «Партизан», «Партизан України» («Партизан Украины») – печатные органы партизанских отрядов Житомирской области (командир А. Н. Сабуров) [6, с. 127; 12, л. 24–73; 13, л. 1–4об.]; «Більшовицька правда» («Большевистская правда») – печатный орган партизанских отрядов Винницкой области (командир Я. И. Мельник) [14, л. 2–11]. В регионе массово выходили и периодические издания украинских подпольных больше-

вистских организаций, в частности газеты Житомирского подпольного областного комитета КП(б)У и партизанского соединения С. Ф. Маликова «Червоне Полісся» («Красное Полесье») [15, л. 3–4]; Винницкого межрайонного подпольного комитета КП(б)У и политотдела 2-й партизанской бригады под командованием Кондратюка «Партизанская правда»; Житомирского подпольного горкома КП(б)У «За советский Житомир» [16, л. 109–109об.; 17, л. 1–1об.; 18, л. 1–5об.]; Олевского подпольного райкома КП(б)У «Радянська Олевщина» («Советская Олевщина») [19, л. 90–90об., 101–103об.].

Газеты Полесского подпольного коммунистического обкома и райкомов Полесской области распространились в северных белорусских районах Житомирского генерального округа. В конце 1942 г. в рамках реализации задач ЦК КП(б)Б по усилению печатной пропаганды начала выходить газета Полесского подпольного обкома и Мозырского подпольного горкома ЦК КП(б)Б «Бальшавік Полесся» («Большевик Полесья») [8, с. 8, 622]. С 1943 г. в регионе в основном на белорусском языке началась печать газетных изданий подпольными районными комитетами КП(б)Б: «Барацьбіт», «Зара камуны» («Борец», «Заря коммуны», г. Речица), «За Радзіму» («За Родину», г. Мозырь), «Кліч Радзімы» («Зов Родины», г. Ельск), «Ленінскія заветы» («Ленинские заветы», г. Туров), «Народны мсцівец» («Народный мститель», г. Житковичи), «Наша перамога» («Наша победа», г. Лоев), «Партизан» (г. Калинковичи), «По сталинскому пути» (г. Лельчицы), «Соцыялістычная праца» («Социалистический труд», г. Василевичи), «Сталінская праўда» («Сталинская правда», г. Петриков) [1, с. 225–237; 8, с. 621–639; 9, с. 332].

В архивных источниках имеется информация и об издании газет подпольными типографиями, которые были организованы бывшими членами ВЛКСМ. Среди них – типография в Радомышле на Житомирщине, где 6 февраля 1943 г. была напечатана газета «За радянську Україну» («За Советскую Украину»). Ее единственный номер посвящен победе Красной Армии над гитлеровскими войсками под Сталинградом [20, л. 1–9, 185–192].

В зависимости от региона распространения периодические издания партизанских отрядов выходили на украинском и русском языках, а подпольных большевистских организаций – на украинском, русском и белорусском языках. Газеты партизанских отрядов на украинском языке в основном распространялись среди украинского, а на русском языке – среди белорусского населения севера округа и среди россиян. Например, 1-й номер издания «Партизанская правда» вышел на украинском языке, но поскольку многие россияне и белорусы ее не понимали, то в отдельных районах возникла необходимость издания газеты на русском языке [21, л. 20]. Таким образом, выбор языковой основы газеты в значительной степени зависел от конкретного места

пребывания партизанского отряда в момент ее издания. Поэтому в упомянутой «Партизанской правде» довольно часто чередовались языки выхода (украинский или русский) [12, л. 24–73].

9 мая 1943 г. Н. С. Хрущев в радиোগрамме командирам и комиссарам партизанских отрядов и соединений указывал на необходимость издания газет и листовок для украинского населения, как правило, только на украинском языке [22, л. 10]. Вероятно, что соответствующий национальный языковой принцип распространился и среди ЦК КП(б)Б. Как пример: с 4-го номера (27 октября 1943 г.) газета Лельчицкого подпольного райкома КП(б)Б изменила русскоязычное название «По сталинскому пути» на белорусскоязычное «Па сталінскаму шляху» [10, с. 181]. В то же время некоторые издания партийного подполья были русскоязычными.

Структурно советская подпольная периодика состояла из 2-х страниц формата А-4 или А-3; выходила в среднем 1 раз в одну-две недели, иногда – 1 раз в месяц. В заглавной части издания размещались название и исходные сведения (номер, год и дата выхода) на соответствующем языке. В шапке газет традиционно размещалась информация об их принадлежности (например, «Орган Н-ских партизанских отрядов», «Орган Петрыкаўскага РК КП(б)Б») и призывы («Смерть немецким оккупантам!», «Прочти и передай другому!» и др.).

С тематической точки зрения, газеты партизанских отрядов и подпольных большевистских организаций включали материалы антинемецкой пропаганды. В основном это были сообщения советского информбюро, информация о поражениях вермахта на фронтах войны, успехах Красной Армии и партизанского движения, преступной политике нацистов, в частности, отправке местного населения на принудительные работы в Германию, часто звучали призывы саботировать распоряжение гитлеровской власти и др.

Преимущественно советская подпольная периодика печаталась в северной части Житомирской области Украинской ССР и в пределах Полесской области Белорусской ССР. На указанных территориях активная деятельность партизанских отрядов и слабость гитлеровской оккупационной администрации создавали для редакционных коллективов подпольных изданий довольно безопасные условия труда. Так, в отчете за март – апрель 1943 г. генеральный комиссар Э. Лейзер отмечал, что из-за активности партизан около 15 тыс. км<sup>2</sup> на севере Житомирского генерального округа (часть гебиткомиссариатов Лельчицы, Ельск, Брагин, Речица, Мозырь, Петриков, Олевск и Овруч) фактически не находятся под немецким управлением [10, с. 183; 23, л. 9]. Материально-техническое и кадровое обеспечение советских типографий с «большой земли» также происходило через партизанские зоны, которые действовали на севере генерального округа «Житомир». При партизан-

ских отрядах печатались как газеты партизанских отрядов, соединений, так и подпольных большевистских комитетов [15, л. 10б.; 18, л. 14; 24].

Представление о тираже советской подпольной периодики дают сведения о выпуске отдельных газет в конкретный период, в частности «Партизанской правды», которая выходила в соединении А. Н. Сабурова. Только за июль 1943 г. здесь было выдано 2 газеты и 9 листовок, общим тиражом 42,5 тыс. экземпляров [21, л. 23]. Таким образом, можно предположить, что количество изданных партизанскими отрядами и подпольными комитетами газет (как и листовок) на украинских и белорусских землях, вошедших в состав генерального округа «Житомир», было одним из наибольших среди всех оккупационных административно-территориальных единиц рейхскомиссариата «Украина».

На указанных территориях, где активно действовало советское партизанское движение, кроме местных подпольных газет, распространялись и центральные коммунистические издания «Комуніст» («Коммунист»), «Радянська Україна» («Советская Украина»), «За радянську Україну» («За Советскую Украину») [11, л. 47; 15, л. 10б.; 24].

В партизанских отрядах распространение получили и боевые листки, варианты стенгазет, которые готовились органами партийных и комсомольских организаций. В отличие от газетных изданий, боевые листки были рукописными и предусматривались для внутреннего использования в том или ином партизанском отряде или соединении. Вместе с размещением в них приказов командования, информации о боевых действиях, антигитлеровских материалов, значительная часть полосы боевых листовок отводилась внутреннему распорядку партизанских отрядов и соединений [14, л. 14–15; 25, л. 1–75; 26, л. 1–21].

Таким образом, во время Великой Отечественной войны на захваченных нацистами украинских и смежных белорусских территориях, вошедших в состав генерального округа «Житомир», наравне с развитием партизанского движения и большевистского подполья активно развивалась подпольная советская периодика. В зависимости от района распространения газеты на украинском, русском и белорусском языках стали важным средством призыва населения к борьбе с оккупантами, саботажа системы гитлеровских порядков. Выход советской подпольной периодики преимущественно сосредоточился на севере Житомирского генерального округа (северная часть Житомирской области Украины, Полесская область Беларуси), которая уже со второй половины 1942 г. в значительной мере находилась под контролем партизанского движения. Новизна проведенного исследования состоит в обобщенном анализе советской подпольной периодики в пределах гитлеровского оккупационного административно-территориального образования ге-

неральный округ «Житомир». В то же время материал исследования может быть использован для дальнейшего изучения периодических изданий партизанских отрядов (соединений) и партийного подполья периода Великой Отечественной войны на территории Украины и Беларуси.

#### ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Дем'янчук, І. Л. Зброєю слова. Преса партійного підпілля і партизанських формувань періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. / І. Л. Дем'янчук. – К. : Вид-во Київського університету, 1966. – 240 с.
2. Левин, И. Я. Партизанские и подпольные газеты в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944. Указатель / И. Я. Левин. – М. : Мысль, 1976. – 188 с.
3. Орлов, Ю. Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР / Ю. Я. Орлов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 382 с.
4. Попов, Н. П. Советская военная печать в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 / Н. П. Попов, Н. А. Горохов. – М. : Воениздат, 1981. – 416 с.
5. Дахненко, М. Періодична преса партизанів України (1941–1944 рр.) / М. Дахненко // Матеріали IV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 232–234.
6. Смірнова, В. І. Колекція підпільно-партизанської преси України 1941–1944 рр. / В. І. Смірнова // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 118–133.
7. Болсун, Г. А. Противостояние немецкой и советской пропаганды на оккупированной территории Беларуси (1941–1944 гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Г. А. Болсун. – Минск, 1999. – 124 л.
8. І паўстаў народ... / уклад. А. В. Стэфановіч, В. А. Рабкоў. – Мінск : БелЭН, 2005. – 640 с.
9. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Жытківцкага раёна / рэд.-уклад. В. Р. Феранц. – Мінск : Ураджай, 1994. – 767 с.
10. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Лельчыцкага раёна / уклад. М. З. Башлакоў, Дз. С. Жук. – Мінск : Паліграффармленне, 2002. – 608 с.
11. Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (ЦГАВОВУ Украины). – Ф. 4620. Оп. 3. Д. 156. 258 л.
12. Центральный государственный архив общественных объединений Украины (ЦГАОО Украины). – Ф. 65. п. 1. Д. 55. 73 л.
13. ЦГАОО Украины. – Ф. 65. Оп. 1. Д. 108. 12 л.
14. ЦГАОО Украины. – Ф. 75. Оп. 1. Д. 36. 15 л.
15. Государственный архив Житомирской области (ГАЖО). – Ф. П-2668. Оп. 4. – Д. 411. – 4 л.
16. ГАЖО. – Ф. П-1376. Оп. 1. Д. 2. 144 л.
17. ГАЖО. – Ф. П-2668. Оп. 2. Д. 20. 1 л.
18. ГАЖО. – Ф. П-2668. Оп. 2. Д. 47. 16 л.
19. ГАЖО. – Ф. П-1376. Оп. 1. Д. 1. 124 л.
20. ГАЖО. – Ф. П-1376. Оп. 1. Д. 34. 205 л.
21. ЦГАОО Украины. – Ф. 166. Оп. 3. Д. 110. 42 л.
22. ЦГАВОВУ Украины. – Ф. 4620. Оп. 3. Д. 101. 118 л.
23. ГАЖО. – Ф. Р-1151. Оп. 1. Д. 45. 18 л.
24. Ходаківський, М. Партизанська газета / М. Ходаківський // Радянська Житомирщина. – 1981. – 5 травня.
25. ЦГАОО Украины. – Ф. 65. Оп. 1. Д. 58. 75 л.
26. ЦГАОО Украины. – Ф. 65. Оп. 1. Д. 141. 21 л.

#### SUMMARY

*The Soviet illegal periodicals in occupied Ukrainian and adjacent Belarusian territories that were included during the Great Patriotic War to the administrative and territorial unit «Zhytomyr» (1941–1944) are analyzed. It is determined, that the Soviet illegal periodicals development during the Great Patriotic War went together with the development of the partisan movement and the Bolshevik underground. The illegal newspapers were published in the Ukrainian language, the Russian language, the Belarusian language and actively distributed to the local population. They called fight against the invaders, to sabotage Nazi orders, to not follow the instructions of occupiers etc. Basically the newspapers of partisan groups and the Bolshevik underground were published in the north of the general district «Zhytomyr» (the north in the Zhytomyr region of Ukraine, Polesie region of Belarus) that was under the control of partisans.*

Поступила в редакцию 03.04.2015 г.

УДК 94(476)«1942/1944»:355.422.1

**В. В. Тугай,**

доктор исторических наук, профессор кафедры  
всеобщей истории и методики преподавания истории БГПУ;

**А. Ф. Ратько,**

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси  
и славянских народов БГПУ

## НЕМЕЦКИЕ ПАТРИОТЫ В РЯДАХ БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН (1942–1944 гг.)

Впервые годы Великой Отечественной войны наблюдались единичные случаи перехода «рейхсдойче» на сторону советских партизан. Это, как правило – рядовые вермахта или унтер-офицеры, которые были не в ладах с военными властями. Некоторые из них бежали из тюрем, которые находились в Минске и Вильно, большей частью дезертиры, а также симулянты,

не желающие воевать за нацистов. Ежедневно в этих тюрьмах находилось от 300 до 700 чел. [1]. Перебежчик из минского гарнизона Курт Шен рассказал, что каждый день в минской тюрьме расстреливают по 20–30 чел. [1, л. 201–202]. Первых перебежчиков – «рейхсдойче» после допроса, как правило, расстреливали, или переправляли на самолете в Москву, где они и терялись. Такая